

АБ УСІМ, ШТО БАЛІЦЬ

■ 12/19/—19. III — 1976  
МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ...  
Я. ЮПАЛА

ГУТАРКА

ЦІ СТРАШНАЯ НАМ КУЛЬТУРА?

"Беларусь — гэта парадыжнне цемры і адсталасці. Вось памыршца паўсюдна культура, і ўсё беларускае знікне", — гавораць нам нашы ворагі. Каравей какучы, культура задушыць Беларусь і ўсё беларускае. Тыя, што гавораць гэтак, будучы самі душыцелямі па свайму кыцёваму прызначэнню, нават на культуру глядзяць, як на сродак удушэння. А можа, сапраўды, яны маюць рачью? Можа, сапраўды, культура для нас, беларусаў, небяспечная рэч?

Што ж, звернемся да фактау. А яны нам гавораць вось што.

Беларусь ужо ў самым пачатку сваёй гісторыі, з'яўляючыся месцам скрыжавання вялікіх гандлёвых шляхоў як з поўначы на поўдзень, так і з усходу на захад, падупадала самаму моцнаму ўздзеянню розных культур у большай ступені, чым якая-небудзь старажытная зямля ўсходніх славянаў. Аднак гэта міколыкі не забіла мі яе падітычнай самастойнасці (хто божай, як прабацькаўшчына наша — Польшчына — змагалася за сваю незалежнасць і адстаяла яе!), мі яе ўласных духоўных магчымасці (варта прыгадаць толькі імёны Буфрасінні Польскай, Кірыла Тураўскага, Клімента Смаляціча). Створаная ў гэты час культура наша была настолькі багатай і моцнай, што на працягу наступных чатырох стагоддзяў змагла ўсебакова аблігуючаць буйнейшую тагачасную дзяржаву ў Еўропе — Вялікае Княства Літоўскае. У XVI ст. наша культура ў асобе Францыска Скарыны паднялася да вяршыняў сусветнай культуры, а на працягу наступных двух стагоддзяў яна была сцягам барацьбы нашага народу за сваю самабытнасць.

Гэта барацьба была выкліканая тым, што менавіта ў той час, у бламозглай галаве польска-каталіцкага юраду зарадзілася вар'яцкая ідэя задушыць нашу народнасць. Польшча, страціўшы пад напорам немцаў свае спрадвечныя землі на заходзе, захацела гэтых страты кампенсаваць заваёвамі на ўсходзе. Польскім правіцелямі здавалася, што беларусаў і украінцаў гэтак жа будзе лёгка спалічыць, як паліакаў анямечыць. І вось дзеялі дасягнення гэтай мэты побач з падітычнымі гвалтамі быў пушчаны ў ход і культурны, калі можна так

сказаць, сродкі. Езуіты — авангард польска-каталіцкай навады — пачалі забліваць нашых людзей на дыспуты ў касцёлы, адчыняць шматлікія школы з бясплатным /1/ навучаннем. Як бачым, сучасныя "культурны" душыщлі далёка не арыгінальныя ў сваім спосабе дзеянняу). Было б напрадай, калі б мы сказаці, што езуітам нічога не удалося дасягнуць. Яны зрабілі шмат школы нашему народу. Ім сапраўды удалося спачатку акатлічыць, а пасля і апалаючыць наш верхні клас. Але зрабіуны многае, езуіты не зрабілі галоунага, а менавіта, не апалаючыці прости народ, які не пайшоу за сваімі панамі і застаўся верным сваім нацыянальным традыціям.

Польска-каталіцкія прафіцелі ўбачылі, што культура — вельмі ненадзейны сродак удушэння народу, бо нават магнатау і шляхту яны на свой бок перацягнулі не столькі культурай, колькі прывілеямі-падачкамі. І яны ўзялі ў свае саюзнікі цемру. Аб гэтым сведчыць так званы праект 1717 г., які можна з поўным правам назваць маніфесцам цемральства. У ім апроч усяго іншага, не менш дзікага і жудаснага, адкрыта прапаноўвалася не дапускаць беларусаў атрымліваць адукцыю і, пакідаючы іх у невуцтве, даводзіць іх да галечы і крайніх агідаў: папоў ставіць без адукцыі, каб яны не моглі вучыць народ; сялянскім сынам забараніць вучыцца ў школах. Вось які, гаворачы сучаснай мовай, круты паварот. То бясплатна вучылі, а то загадалі і блізка не падпушчаць да школы. Гэта палітыка таксама нанесла нашему народу вялікую школу, але найбольшую школу яна прынесла самой Польшчы. Рыхтуючы другім нацыянальную смерць, яна гэтым самым хутчэй наблізіла сваю палітычную смерць, разыйшоўшыся ў канцы XIX ст. па руках суседзяў. Сучасным смертансцям не памідзіла б улічыць гэтыя паказальныя урокі гісторыі!

Мы не будзем падрабязна спыняцца на далейшым жыцці Беларусі, калі яна стала забраным краем царскай Расіі. Высокая рука расійскіх самадзяржаў душыла нас таксама рознымі спосабамі: турмой і пятлён, катаргай і цемрай. Спрабавала яна прыкончыць нас і культурай, якую пазнейшы паэт назваў "культурай чорнаю раз'юшаных баяр". Гэта чорная культура патопам разлілася на нашай зямлі пасля бурнага 1863 г. Але нягледзячы на гэта, Беларусь хоць і паволына, але няухільна выбралася з цемры нацыянальнага нябыту на светлу дарогу нацыянальнага адраджэння. І (хай добра ўціміць гэта нашы культурныя каты) у гэтым ёй вялікую дапамогу аказала праудзівая наука, наука, што зрывала покрыва хлусні, накінутае ворагамі на нашу выдатную мінувшчыну, наука, што сабірала нашы песні і прыказкі,

легенды і казкі і паказвала іх непаўторнае хараство, наука, што даследавала нашу чароўную мову і даказвала яе самастойнасць. Менавіта, з часу развіцця сапраўднай аўтэнтычнай науکі аб Беларусі, якое прыпадае на 80—90-е гг. XIX ст., пачынаеца бурны рост беларускага нацыянальнага руху. І ён скора набраў такую сілу, што выдатны беларускі этнограф Нікіфароўскі змог з упэўненасцю заявіць: "Калі нас дасоль не з'елі, то і зараз не з'ядуць". Яшчэ з большым правам гэтыя слова мы можам паўтарыць сёння.

Не, праудзівая наука і культура нас не толькі не задушылі, а наадварот, уваскрасілі. Нам здаецца, што Беларусь хочуць задушыць не культурай, а невуцтвам і хлуснёй, бо нашы душыцелі самі больш за ўсё баяцца праудзівой науکі, сапраўднай культуры. Што ж, яны ведаюць, чаго баяцца. Нам жа, беларусам, не страшная сапраўдная культура і праудзівая наука. Няхай перад імі дрыжань нашы ворагі.